

У памежнай пастцы

Кожная дзяржава мае свае межы, сваё мытнае заканадаўства і свае абмежаванні на ўвоз і вывоз пэўных відаў тавараў. Для кантрабандыста з гэтых трох рэчаў падыходзіць дзве. Межы і тавары, якія забаронена працікати перавозіць. Мытнае заканадаўства кантрабандыста цікавіць зусім з іншага боку. Якое б дэбільнае яно не было, яго ўсё адно трэба абысці. Але бываюць выпадкі, калі права напісаны настолькі тупым чыноўнікам, што, сутыкнуўшыся з ім, сам тупець пачынаеш. А выйсця з вар'яцкай сітуацыі не могуць знайсці ні самыя разумныя парушальнікі права, ні самыя дурныя яго ахоўнікі.

Здарылася гэта тады, калі лёсу чарговы раз удалося мяне апшукаць. Я з уласнай дурноты паверыў, што сама кепскія часы майго жыцця мінулі. Пакінуў ненармаваную кантрабандную працу і займаўся зусім іншымі справамі. А за мяжу разам з Лявонам Камінскім паехаў, каб сустрэцца з сябрамі. Да ўсяго вельмі цікава было паглядзець, што змянілася ў жыцці кантрабандыстаў.

— А ні халеры не памянялася, — весела даводзіў нам Ваня, шафёр бусіка, у які мы падселі па дарозе назад.

— Гэта праўда, — пацвердзіла яго сяброўка. — У нас няма зменаў. Толькі памежныя інструкцыі мяняюцца.

Ды мы іх абыходзім. Вось, прыкладам, з сённяшняга дня абмежавалі ўвоз польскага мяса. Нейкую там норму на чалавека прыдумалі. А мы пасажыраў узялі. І на кожнага з вас узялі дазволеную норму мяса. Ды яшчэ па дзве недазволеныя параскідалі па машыне. І не сумняваемся, што перавязем.

Нас усцешыла такая ўпэўненасць. Але беларускі мытнік не падзяліў нашай радасці. Ён накіраваў машыну туды, дзе гэтае мяса куплялася — у Польшчу. Перехаць мяжу з другой і трэцяй спробы таксама не ўдалося. Людзі ў шэрых мундзірах з гербам на плячы з задавальненнем ставілі нам у пашпарты штамп „анулявана”, і з каменнымі тварамі раскіроўвалі машыну назад. Што было рабіць. Вырашылі мы адвезці частку мяса назад у Польшчу. Але на гэты раз запратэставаў польскі мытнік.

— Вы што, зусім звар’яцелі! На халеру нам вashaе мяса. У нас свайго поўна. Разварочвайцесь назад.

— Дык гэта вashaе мяса, — паспрабаваў выправіць сітуацыю Ваня.

— Што?! — зароў мытнік. — А вось за гэта я вас у турму адпраўлю. Ашуканцы. Вы грошы за ВАТ атрымалі, што мяса з Польшчы вывезлі. А цяпер яго назад везяце.

Ваню стала не да жартаў. Польскіх турмаў ён для сваёй біяграфіі не планаваў. Мы трохі ад'ехалі і сталі думаць, што рабіць далей. Але перад намі як з-пад зямлі вырасла постачь польскага памежніка.

— Тут стаяць нельга, — рапучча заяўві ён. — Едзьце на сваю тэрыторыю.

На сваёй тэрыторыі ўжо беларускі памежнік амаль да слоўна паўтарыў тое самае. Мы спачатку нават пасмяяліся. Ды пасля стала не да смеху. Беларускія мытнікі не пускалі машыну ў Беларусь, польскія не пускалі яе ў Польшчу, а памежнікі абедзвюх дзяржаў забаранялі стаяць на нейтральнай тэрыторыі. Машыну ганялі як сабакі чужую курыцу са свайго агарода. Паліва канча-

лася, пашпарты заштампоўваліся ўсё новымі пячаткамі „анулявана” і ў перспектыве месца ў іх таксама мусіла хутка скончыцца. А мы ўсё працягвалі ездзіць туды-сюды, пад брэхі мытных службаў абедзвюх краін.

— Паслухайце, — прасіўся ў адчаі Ваня. — Я за гэтае мяса заплачу, колькі скажаце. Толькі пралусціце.

Але мытнікі пацікалі плячамі і казалі, што гэта не прадугледжана інструкцыямі. На просьбу выкінуць гэтае мяса куды-небудзь ужо памежнікі праінструктавалі нас, што такое пазбаўленне ад тавару не дазваляецца.

— Дык што нам рабіць? — усё далытваўся Ваня. — У Беларусь нас з гэтым мясам не пускаюць нават за гропы. У Польшчу таксама. Стаяць пасярод межаў не даюць. Мяса выкінуць таксама нельга. Скажыце што нам рабіць? Ці ёсьць у вас якая-небудзь інструкцыя, якая дазваляе нам трапіць хоць у якую-небудзь краіну?

Але работнікі мытных службаў сцвярджалі, што мечавіта інструкцыі яны выконваюць і раскіроўвалі машину ў другі бок. Ваню ахапіў жах. Ён стаў хапаць мяса, сунуць яго людзям у чужыя машины, кідаць памежным сабакам, выкідаваць направа і налева. Абы далей ад сваёй машины. І не спыніўся, пакуль не засталася маленькая торба. Нават значна менш дазволенай нормы. Пасля гэтага ўскочыў у машину са словамі „ну хай цяпер глядзяць, хоць у іх вочы папэнкаюць” пад'ехаў да мытні. З будкі выйшаў нейкі заспалы мытнік, якога цэлую змену не было відаць. Ён нават не глядзеў на тое, што ў машине. Нават не спытаў. Толькі пажадаў нам шчаслівай дарогі, пралусціў машину ў Беларусь і зноў знік у сваёй будзе. Напэўна, гэта быў адзіны чалавек на мяжы ў той дзень, які не трymаўся інструкцый.